



Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
Офис в Минске


ДВИЖЕНИЕ

Юрий Алисевич

Михаил Баразна

Юрий Певнев

13 июня – 31 июля 2008





Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
Офис в Минске

Офис АБСЕ ў Мінску пры падтрымцы Інстытута Гётэ арганізуе выставу графікі і фатаграфіі беларускіх мастакоў. Выстава пачнецца 13 чэрвеня (уваход на адкрыццё толькі па запрашэннях) і скончыцца 31 ліпеня. Выстава будзе адчынена ў працоўныя дні: 10:00-12:00 і 14:00-16:00. Адрас: пр. Газеты Праўда 11, Офис АБСЕ.

На выставе будуць прадстаўлены працы наступных мастакоў:

Юры Алісевіч нарадзіўся ў Мінску у 1970 годзе. Скончыў Рэспубліканскую школу-інтэрнат па музыцы і выяўленчаму мастацтву імя Ахрэмчыка (1989), Беларускаю дзяржаўную акадэмію мастацтваў (1995). Працуе ў станкавай і кніжнай графіцы. За поспехі ў афармленні кніг атрымаў дыпламы Рэспубліканскай выставы-конкурсу “Мастак і кніга” (1997, 2001-Гран-пры, 2003), дыплом I ступені выставы “Кнігі Беларусі-2006” і інш.

Міхаіл Баразна нарадзіўся ў 1962 годзе ў Магілёўскай вобласці. Скончыў Беларускаю дзяржаўную акадэмію мастацтваў (1985). Прымаў удзел у выставах на Беларусі і за мяжой. Кандыдат мастацтвазнаўства. Не кліча сябе фатографам ці мастаком. Мяркуе, што фотакамера проста найбольш даступны і шматфункцыянальны інструмент графіка, хаця зусім і не ідэальны для ўвасаблення творчых ідэй. Асабліва для тых людзей, жыццёвы рытм якіх не супадае з грувасткімі тэхналогіямі. У афорце з натуры нельга зрабіць шмат эскізаў. Свае выставы часта называе мастацтвазнаўчымі праектамі, дзе аналізу падлягае толькі тэкст інтэрв’ю. Фатаграфіямі ілюструе эмацыянальна-лагічныя характарыстыкі наваколля. Мяркуе, што важнай якасцю з’яўляецца ўмельства заўважаць іх, але не першапачаткова будаваць у сваёй свядомасці. Тэкст нараджаецца на падставе таго, што ўбачана. Большасць праектаў мае значную працягласць. Адна з мэтай мастацтва - міжнародны абмен паміж прадстаўнікамі культуры еўрапейскага Захаду і Усходу.

Юры Пеўнеў нарадзіўся ў 1982 годзе. Скончыў каледж мастацтваў імя Ахрэмчыка. Выпускнік Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў (2007). Прымаў удзел у выставах навучальнікаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў у 2001, 2004 і 2005 гадах, на выставе прац удзельнікаў міжнароднага дабрачыннага плэнера ў Магілёве (2001-2004), у выставе фатаграфікі творчай групы “Арт-пошук” (Мінск, 2007 і Навагрудак, 2008), у Фестывале беларускай фатаграфіі “Трансляцыя” (Паланга, Літва, 2007). Займаецца графікай і фатаграфіяй.